

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung unseren Visum-Service nutzen zu wollen. Als akkreditierte Visumagentur ermöglichen wir Ihnen eine sichere und unkomplizierte Beschaffung Ihres Touristen-, Business-, Express- und SameDay- Visums. Wir empfehlen Ihnen alle Dokumente in diesem PDF-File auszudrucken und ausgefüllt an unsere Adresse zu senden:

**VisumCenter.de • Solo-Florentin GmbH • Oeder Weg 14 • 60318 Frankfurt am Main**

Zum Ausdruck stehen Ihnen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Begleitschreiben / Auftragsformular
- Visum-Formular für Weißrussland

Folgende Unterlagen müssen Sie für den Erhalt Ihres Visums an uns schicken: (Checkliste)

- **Ihren Reisepass im Original** (mindestens sechs Monate Gültigkeit sowie zwei freie Seiten nebeneinander)
- **Ihr Passfoto** (3,5 x 4,5 cm)
- **Unterschriebenes und ausgefülltes Visumformular**
- **Versicherungsnachweis** (Kopie Ihrer Versicherungskarte)

Nach Erhalt Ihrer Unterlagen werden diese von unserem Team geprüft und persönlich beim russischen Konsulat eingereicht.

Sie erhalten danach eine Rechnung von uns, die Sie bequem per Banküberweisung auf unser Konto bezahlen:

**Solo-Florentin GmbH • Commerzbank Frankfurt • KTO: 718101901 • BLZ: 500 400 00**

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne mit dem Ausfüllen des Visumformulars sowie in allen Fragen rund um das Visum.

**Hotline: 069 – 611068** (Mo.-Fr.: 09.00Uhr – 18.00Uhr)  
**Express-Hotline: 0162 – 3 555 000** (Mo.- So.: 08.00Uhr – 23.00Uhr)

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

**Ihr VisumCenter.de Team**

**Auftraggeber:**

Firma / Name:
Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:

Tel:
Fax:
Email:

**Für diese Personen wird ein Visum beantragt:**

Name	Vorname	Abreisedatum	Rückgabe des Reisepasses bis

Wir bieten Ihnen Komplettpreise an, welche folgende Komponenten enthalten:  
**Konsulargebühr + Servicegebühr + Einladungspreis = Komplettpreis**  
Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Visum aus:

**Touristenvisum, Transitvisum, Privatvisum -> mit eigener Einladung**

Visum- Gültigkeit	Anzahl der Einreisen	Bearbeitungszeit	Komplettpreis:	Anzahl
bis <b>1 Monat</b>	Einmalige Einreise	10 Arbeitstage	€ 95,-	
		<b>2 Arbeitstage – Express</b>	<b>€ 190,-</b>	

**Versand**

Abholung in unserer Filiale	€ 0,-	
Einschreiben mit Übergabe	€ 7,-	
Expressversand mit DHL EXPRESS	€ 14,-	
Hinterlegung im Flughafen Frankfurt	€ 30,-	

**Folgende Unterlagen werden diesem Auftrag beigelegt:**

\_\_\_\_\_ Visumformular/e    \_\_\_\_\_ Pass/Pässe    \_\_\_\_\_ Foto/s    \_\_\_\_\_ Sonstiges

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**DIE REPUBLIK BELARUS  
VISUMANTRAG**

<b>1.</b> Прозвішча/ Name (n)		<b>4.</b> Пол/ Geschlecht		Фотаздымак/ Foto														
<b>2.</b> Імя/ Vorname (n)		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ männlich																
<b>3.</b> Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Familienname bei der Geburt / frühere Familienname (n)		<input type="checkbox"/> жаночы/ weiblich																
<b>5.</b> Дата нараджэння/ Geburtsdatum		<b>6.</b> Месца нараджэння/ Geburtsort																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>					Tag	Monat	Jahr	краіна/ Staat ..... горад/ Ort ..... вобласць(раён)/ Bundesland .....										
Tag	Monat	Jahr																
<b>7.</b> Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Derzeitige Staatsangehörigkeit (en)																		
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / Bei Wechsel der Staatsangehörigkeit ursprüngliche Staatsangehörigkeit und das Datum des Erhalts der neuen Staatsangehörigkeit bitte angeben																		
<b>8.</b> Тып пашпарта/ Art des PASSES		<b>9.</b> Нумар пашпарта/ Passnummer		<b>12.</b> Дата выдачы/ Ausstellungsdatum														
<input type="checkbox"/> звычайны/ Normaler Reisepaß <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ Diplomatenaß <input type="checkbox"/> службовы/ Dienstraß <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ Anderes Reisedokument:		<b>10.</b> Кім выдадзены/ Ausgestellt durch			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>				Tag	Monat	Jahr							
Tag	Monat	Jahr																
		<b>11.</b> Дзе выдадзены/ Ausstellungsort		<b>13.</b> Тэрмін дзеяння/ Gültig bis														
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>					Tag	Monat	Jahr									
Tag	Monat	Jahr																
<b>14.</b> Адрас сталага месца жыхарства/ Ständiger Wohnort																		
краіна/ Staat ..... вобласць(раён)/ Bundesland ..... горад/ Ort ..... вуліца/ Straße ..... нумар дома/ Hausnummer ..... нумар квартэры/ Wohnungsnummer ..... нумар тэлефона/ Telefonnummer ..... e-mail .....																		
<b>15.</b> Месца працы і службовы адрас/ Arbeitsstelle und Anschrift des Arbeitgebers																		
прадпрыемства/ Arbeitgeber ..... пасада/ Dienststellung ..... краіна/ Staat ..... вобласць(раён)/ Bundesland ..... горад/ Ort ..... вуліца/ Straße ..... нумар дома/ Hausnummer ..... нумар тэлефона/ Telefonnummer .....																		
<b>16.</b> Тып візы/ Art des Visums		<b>17.</b> Катэгорыя візы/ Kategorie des Visums		<b>18.</b> Колькасць уездаў/ Anzahl der Einreisen														
<input type="checkbox"/> індывідуальная/ Einzelvisum <input type="checkbox"/> групавая/ Gruppenvisum		<input type="checkbox"/> транзітная/ Transitvisum <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ Kurzaufenthalt <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ längerer Aufenthalt																
				<input type="checkbox"/> аднаразовая/ einmalige Einreise <input type="checkbox"/> двухразовая/ zweimalige Einreise <input type="checkbox"/> шматразовая/ mehrfache Einreise														
<b>19.</b> Тэрмін дзеяння візы/ Dauer des geplanten Aufenthalts																		
з/ von		па/ bis		на тэрмін знаходжання/ Anzahl der Tage														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>					Tag	Monat	Jahr	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>					Tag	Monat	Jahr	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">сутак/ Tage</td> </tr> </table>		сутак/ Tage
Tag	Monat	Jahr																
Tag	Monat	Jahr																
сутак/ Tage																		
<b>20.</b> Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Name der einladenden Organisation oder Person																		
<b>21.</b> Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresse der einladenden Organisation oder Person																		
вобласць/ Gebiet ..... горад/ Ort ..... вуліца/ Straße ..... нумар дома/ Hausnummer ..... нумар квартэры/ Wohnungsnummer ..... нумар тэлефона/ Telefonnummer ..... нумар факса/ Faxnummer ..... e-mail .....																		
<b>22.</b> Адрас знаходжання ў Беларусі/ Anschrift während des Aufenthalts in Belarus																		
вобласць(раён)/ Gebiet ..... горад/ Ort ..... вуліца/ Straße ..... нумар дома/ Hausnummer ..... нумар квартэры/ Wohnungsnummer ..... гасцініца/ Hotel .....																		
<b>23.</b> Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Hauptzweck(e) der Reise (ausführlich)																		

**Службовыя адзнакі/  
Für dienstliche  
Vermerke**

**Дата звароту:**

**Падставы:**

- сапраўдны пашпарт
- візавая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- страхоўка
- інтэрв'ю

**Рашэнне по звароту:**

- ад .....
- станоўчае
  - адмоўнае

**Тып візы:**

- B
- C
- D

**Кратнасць візы:**

- 1
- 2
- шм

**Мэта візіту:**

- транзіт
- дзелавыя стасункі
- удзел у спартыўных/  
культурных мерапрыемствах
- прэса
- гуманітарная
- рэлігійныя стасункі
- з правам працы па найму
- турызм
- на вучобу
- прыватная
- наведванне месцаў  
пахавання
- на сталае жыхарства
- службовая
- дыпламатычная

**Віза:**

№ .....

**Сапраўдная:**

з .....

па .....

<b>24.</b> Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Waren Sie schon einmal in Belarus? <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nein калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Wenn ja, bitte angeben wann, wo und mit welchem Zweck з/ von ..... па/ bis ..... дзе/ wo ..... мэта візіту/ Zweck des Besuchs .....								
<b>25.</b> Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Vorige Aufenthalte in Belarus im laufenden Jahr 1) з/ von ..... па/ bis ..... 4) з/ von ..... па/ bis ..... 2) з/ von ..... па/ bis ..... 5) з/ von ..... па/ bis ..... 3) з/ von ..... па/ bis ..... 6) з/ von ..... па/ bis .....								
<b>26.</b> Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Wurde Ihr Antrag auf belarussisches Visum schon einmal abgelehnt bzw. Ihr Visum storniert? <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nein калі так, вызначце дату/ Wenn ja, bitte Datum angeben .....								
<b>27.</b> Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Sind Sie bei früheren Aufenthalten in Belarus mit dem Gesetz in Konflikt geraten? <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nein калі так, вызначце калі/ wenn ja, bitte angeben wann ..... і дзе/ und wo .....								
Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Eine positive Antwort hat nicht automatisch die Verweigerung des Visums zur Folge, Sie müssen jedoch ein persönliches Gespräch mit einem Konsularbeamten führen								
<b>28.</b> Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Wurden Sie schon einmal aus irgendeinem Staat deportiert? <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nein калі так, вызначце калі/ wenn ja, bitte angeben wann ..... і з якой краіны / und aus welchem Land .....								
<b>29.</b> Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Transportmittel, das zur Einreise in Belarus benutzt wird		<b>30.</b> Маршрут руху/ Reiseroute						
<b>31.</b> Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts in Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/ Bargeld <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/ Bankschecks <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ Kreditkarten <input type="checkbox"/> зваротны білет/ Rückfahrkarte <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/ Reiseschecks <input type="checkbox"/> пражыванне/ Unterkunft		<b>32.</b> Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Information über die Krankenversicherung страховая арганізацыя/ Versicherungsgesellschaft ..... страховы поліс/ Police: нумар/ Nummer ..... сапраўдны з/ gültig von ..... па/ bis .....						
<b>33.</b> Сямейнае становішча/ Familienstand <input type="checkbox"/> знаходжусь ў шлюбе/ verheiratet <input type="checkbox"/> не знаходжусь ў шлюбе/ ledig <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ geschieden <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ verwitwet								
<b>34.</b> Прозвішча мужа(жонкі)/ Familienname des Ehepartners		<b>35.</b> Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Familienname des Ehepartners bei der Geburt						
<b>36.</b> Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ andere Namen des Ehepartners		<b>37.</b> Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Staatsangehörigkeit des Ehepartners						
<b>38.</b> Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Geburtsdatum des Ehepartners <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%; height: 20px;"></td><td style="width: 30%; height: 20px;"></td><td style="width: 30%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">Tag</td><td style="font-size: 8px;">Monat</td><td style="font-size: 8px;">Jahr</td></tr></table>				Tag	Monat	Jahr	<b>39.</b> Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geburtsort des Ehepartners краіна/ Staat ..... горад/ Ort ..... вобласць(раён)/ Bundesland .....	
Tag	Monat	Jahr						
<b>40.</b> Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Im Paß eingetragene mitreisende Kinder, bitte, in die Tabelle eintragen								
Прозвішча / Name	Імя / Vorname	Дата і месца нараджэння / Geburtsdatum und -ort						
<b>41. Дэкларацыя/ Erklärung</b> я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Ich erkläre, daß die Information im Antragsformular wahr und korrekt ist. Mir ist bewußt, daß falsche Angaben oder die Zurückhaltung bei Vorweisung der erforderlichen Dokumente zum Visumantrag zur Verweigerung der Einreise nach Belarus führen können. Ich bin gewarnt, daß falsche Angaben zu jeder Zeit die Annullierung des Visums zur Folge haben können. Ich verpflichte mich, mich nach meiner Ankunft in Belarus vorschriftsmäßig anzumelden und das Hoheitsgebiet von Belarus vor Ablauf des Visums zu verlassen.								
<b>42.</b> Асабісты подпіс/ Unterschrift		<b>43.</b> Дата падпісання/ Datum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%; height: 20px;"></td><td style="width: 30%; height: 20px;"></td><td style="width: 30%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">Tag</td><td style="font-size: 8px;">Monat</td><td style="font-size: 8px;">Jahr</td></tr></table>				Tag	Monat	Jahr
Tag	Monat	Jahr						